

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / 過去にベラルーシ共和国の査証を申請した事がありますか。 <input type="checkbox"/> так/ はい <input type="checkbox"/> не/ いいえ Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ あった場合、期間、訪問先と訪問目的を書いて下さい。		калі/入国期間 дзе/ 訪問先 з якой мэтай/ 訪問目的																	
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ 前回ベラルーシ滞在 (今年以内)																			
28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / ベラルーシ共和国査証の発給を拒否された事がありますか。 <input type="checkbox"/> не/ いいえ <input type="checkbox"/> так/ はい калі/ 拒否された方、いつですか																			
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/過去、ベラルーシ共和国滞在中にベラルーシ共和国法律違反行為に対する処分された事がありますか。 <input type="checkbox"/> не/ いいえ <input type="checkbox"/> так/ はい калі/ いつ дзе/ どこ Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / 肯定答えは必ずしもビザ申請拒否を受ける原因になりませんが外交官との面接が必要となります。																			
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / どこかの国からの国外追放された事がありますか。 <input type="checkbox"/> не/ いいえ <input type="checkbox"/> так/ はい		калі/ いつ з якой краіны / 国名																	
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ ベラルーシ共和国への入国の為の移動手段		32. Маршрут руху / 旅程																	
33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь / ベラルーシ共和国の滞在中の生計手段 <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / 現金 <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / クレジットカード <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / トラベラーズチェック <input type="checkbox"/> білеты / チケット <input type="checkbox"/> пражыванне / 宿泊設備		34. Медыцынская страхавая арганізацыя / 健康保険機関 нумар страхавога поліса / 健康保険証券番号 тэрмін дзеяння страхавога поліса / 保険証券有効期限																	
35. Сямейнае становішча/ 配偶関係 <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе / 既婚 <input type="checkbox"/> разведзены(а) / 離婚 <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе / 独身 <input type="checkbox"/> удавец (удава) / 死別																			
36. Прозвішча мужа(жонкі) / 配偶者のローマ字姓		37. Папярэднія прозвішчы мужа(жонкі) / 配偶者の旧姓																	
38. Імя (імёны) мужа (жонкі)/ 配偶者のローマ字名・父称、など		39. Грамадзянства мужа (жонкі) / 配偶者の国籍																	
		40. Дата нараджэння мужа (жонкі) / 配偶者の生年月日 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> <td style="width: 25px;"> </td> </tr> <tr> <td>Д / 日</td> <td>М / 月</td> <td colspan="2">Г / 年</td> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>										Д / 日	М / 月	Г / 年					
Д / 日	М / 月	Г / 年																	
		41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ 配偶者の出生地																	
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ 旅券に記載されている子供を連れていく場合、下記の表を記入して下さい																			
Прозвішча / ローマ字姓		Імя / ローマ字名																	
дата і месца нараджэння / 生年月日及び出生地																			
43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ 宣言: 私の知っている限り、私が提供したデータは全て、正しく完全だと誓います。誤った申告及び要求された書類不提出は、私の申請が拒否されたり、既に発給されたビサが取消になったり法的責任を取らされることもあることを承知します。もし、発給されれば、ベラルーシ共和国に入ってから法律に基づいて外国人登録を行い、ビサの有効期限終了に伴いベラルーシ共和国域内から去ることを約束します。																			
44. Асабісты подпіс / 署名		45. Дата запаўнення / 申請日																	